




Скарынава слова ў вечнасць пусціць...



ДЗЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА



У адпаведнасці з Указам
Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ад 26 сакавіка 1998 г.
№ 157 "Аб дзяржаўных святах,
святочных днях і памятных
датах у Рэспубліцы Беларусь"
Дзень беларускага
пісьменства штогод
адзначаецца ў нашай краіне ў
першую нядзелю верасня.

Наша прэзентацыя стваралася з мэтай вывучэння гісторыі развіцця Дня беларускага пісьменства. Гэты дзень з'яўляецца нацыянальным святам Рэспублікі Беларусь. За час свайго існавання Дзень беларускага пісьменства стаў значнай падзеяй культурнага жыцця краіны.

Гэта свята звяртае нас да гістарычных каранёў і вытокаў, сведчыць аб захаванні традыцый мінулых пакаленняў часоў Еўфрасінні Полацкай і Францыска Скарыны, узвышае прэстыж пісьменства як асновы нацыянальнай культуры, узмацняе яе ролю і значэнне ў духоўным жыцці нашай краіны.



«Абапіраючыся на лепшыя традыцыі беларускага народа, мы павінны і ў будучым зберагаць маральныя асновы грамадства, пастаянна абагачаць нашу культуру».

Анатоль Тозік

Сталіцы духавнага тлаха

1994 – Полацк
1995 – Тураў
1996 – Навагрудак
1997 – Нясвіж
1998 – Орша
1999 – Пінск

2002 – Мір
2003 – Полацк
2004 – Тураў
2005 – Камянец
2006 – Паставы
2007 – Шклоў
2008 – Барысаў
2009 – Смаргонь

2000 – Заслаў'е
2001 – Мсціслаў




2010 – Хойнікі
2011 – Ганцавічы
2012 – Глыбокае
2013 – Быхаў
2014 – Заслаўе
2015 – Шчучын
2016 – Рагачоў



1994, 2003, 2017 г.г. – Полацк

Свята беларускага пісьменства і друку бярэ свой пачатак з 1994 года, калі ў г. Полацку ладзілі мерапрыемствы па ўшанаванні памяці славутых беларускіх асветнікаў Е. Полацкай, С. Полацкага, К. Тураўскага, Ф. Скарыны, С. Буднага і іншых дзеячоў, якія заклалі падмурак для развіцця айчынай асветы, культуры, кнігадрукавання.



**Дамінантамі Дня беларускай пісьменнасці
ў 2017 годзе
стануць тэмы
1155-годдзя горада Полацка,
500-годдзя беларускага кнігадрукавання.**

Помнік крывічам, (2001 г.)
Скульптар Алесь Шатэрнік.

Да 1155-годдзя горада Полацка


«Ёсць гарады, прыдуманыя
Богам...»
Уладзімір Арлоў



Полацк — самы старажытны горад
Беларусі і адзін з найстаражытнейшых
гарадоў усіх славян. Менавіта ў гэтым
горадзе, несумненна, зараджалася,
усталёўвалася і мацнела наша
дзяржаўнасць, адсюль ідуць
першавытокі нашай нацыянальнай
культуры.



Кнігі з фонду нашай бібліятэкі




1. Дорога к Спасо-Евфросиниевскому монастырю
2. Памятник князю Всеволоду Брячиславичу
3. Памятник В.И. Ленину
4. Городище
5. Красный мост
6. Вал Ивана Грозного
7. Природно-экологический музей
Скульптура «Рыба в лучах солнца»
8. Музей традиционного ручного ткачества Поозерья
9. Памятник Евфросинии Полоцкой
10. Художественная галерея
Скульптура «Кривичи»
11. Музей истории архитектуры Софийского собора
12. Борисов камень
13. Краеведческий музей
14. Памятник воинам-освободителям
15. Музей белорусского книгопечатания
16. Музей-библиотека Симеона Полоцкого
17. Богоявленский собор
18. Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской»
19. Памятный знак букве «Ў»
20. Памятник Симеону Полоцкому
21. Памятник 23-м гвардейцам
22. Памятник Франциску Скорине
23. Детский музей
Скульптуры «Школяр»,
«Девочка с часами»
24. Покровская церковь
25. Территория бывшего Борисоглебского монастыря
26. Музей-квартира Героя Советского Союза
З.М. Тусноловой-Марченко
27. Костел Св. Андрея Баболи
28. Музей боевой славы
29. Памятник «Танк Т-34»
30. Памятный знак «Центр Европы»

У гонар 1155-годдзя адкрыюць
памятны знак «Полацк — калыска
беларускай дзяржаўнасці».
Плануецца, што ён стане
ўпрыгожваннем цэнтральнага
праспекта.

Да свята зменіцца ўвесь горад:
запланаваны капітальны рамонт і
мадэрнізацыя адразу некалькіх
маштабных аб'ектаў. У тым ліку і
рэканструкцыя фантана на плошчы
Францыска Скарыны.

Вялікую ўвагу нададуць і
культурнай праграме свята.





**Помнік полацкаму князю
Усяславу Брачыславічу (2007 г.)**
Скульптары А. Прохараў,
С. Ігнацьеў, Л. Мінкевіч,
архітэктар — Д. Сакалоў).



Помнік літары «Ў» , (2003 г.)
Скульптар Ігар Куржалаў.

Помнік Андрэю Полацкаму, (2009 г.)
Скульптар Ігар Голубеў.



**Помнік героям
Айчыннай вайны 1812 года (1850 г.)**
Архітэктар Антонія Адаміні.




Помнік дойлідзю Іаану, (2012 г.)
Скульптар Аляксандр Шапо.

Полацк — патрыярх зямлі беларускай — сустракае падарожніка дзівоснай панарамай Заходняй Дзвіны: па рацэ як быццам плыве белакаменная Сафія. Тут урачыста прымалі паслоў, аб'яўлялі вайну і мір, трымалі дзяржаўную казну і рэлігійныя святыні.

У горадзе Вас чакае рэдкі музей — музей кнігадрукавання, а таксама Вы ўбачыце адзіны ў свеце ўнікальны помнік — знак, прысвечаны літары беларускага алфавіта «ў» нескладоваму, на думку нашых навукоўцаў, менавіта ў Полацку знаходзіцца цэнтр Еўропы, які адзначаны ўнікальным знакам, а Спаса-Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр прыцягвае вашу ўвагу светлым абліччам беларускай асветніцы Еўфрасінні Полацкай. Тут, у манастыры, знаходзіцца рака з мошчамі прападобнай — нябеснай заступніцы Белаі Русі.

Старадаўнія вуліцы Полацка памятаюць гукі крокаў легендарна вядомага полацкага князя Усяслава Чарадзея, дойліда Іаана, майстра-ювеліра Лазара Богшы, першадрукара Францыска Скарыны і многіх іншых выдатных дзеячоў беларускай гісторыі і культуры.



У 2017 годзе
адзначаецца
500-годдзе
беларускага
кнігадрукавання.

*Гэта значнае свята і для
Полацка, у якім
нарадзіўся Францыск Скарына.*

Францыск Скарына (каля 1490, Полацк – каля 1551, Прага)




Геній Скарыны - заснавальнік ўсходнеславянскага кнігадрукавання, асветніка-гуманіста, доктара медыцыны, арыгінальнага мысліцеля, пісьменніка-публіцыста, перакладчыка-паліглота, выдаўца - мог зрабіць гонар любой дзяржаве.







Помнік Францыску Скарыне (1974 г.)
Скульптары А.Глебаў, І. Глебаў, А. Заспідкі.

Першым з пражскіх выданняў Скарыны быў Псалтыр (1517) . Услед за ім выйшлі яшчэ 22 кнігі Старога Запавету. Скарына клапаціўся, каб кніга яго была зразумелай чытачам. Для гэтага на палях лістоў рабіў пераклад на сучасную яму мову і даваў тлумачэнні асобным царкоўнаславянскім словам.



Скарына. «Псалтыр»,
6 жніўня 1517 г.
Ліст, з якога
пачынаецца асноўны
тэкст



Кнігі з фонду нашай бібліятэкі



Еўфрасіння Полацкая **(каля 1101, Полацк – 1173, Іерусалім)**

Пад гэтым авеяным легендамі імем увайшла ў нашу гісторыю прыгожая, адукаваная і заможная полацкая князеўна Прудслава, якую высокія ідэалы хрысціянскай духоўнасці натхнілі на самаадданую культурна-асветную дзейнасць. Падзвіжніца хрысціянскай веры, яна стала першай беларускай жанчынай-святой. Яе спадчына складае той духоўны падмурак, на якім будзеца сучасная беларуская культура.



**Сілай духоўнай узвысіла
Полацк высока,
Тым, хто імкнуўся да кнігі,
святціла, як зорка...
Мове, адзінай дзяржаве
шчэ толькі злучацца -
свет нас прымаў як народ
па адной палачанцы.**

Д. Бічэль-Загнетава

Помнік Еўфрасінні Полацкай (2000 г.)
Скульптар Ігар Голубеў.

Сімяон Полацкі

(1629, Полацк – 25.8.1680, Масква)


Найзнакаміцейшы з беларускіх перасяленцаў у Расею, які застаўся ў гісторыі як выдатны асветнік, пісьменнік, педагог і грамадскі дзеяч.



Помнік Сімяону Полацкаму (2003 г.)
Скульптар А. Фінскі)



"Вертоград многоцветный"
з размешчанымі ў алфавітным парадку
вершамі быў своеасаблівай тагачаснай
энцыклапедыяй





У 2017 годзе мы адзначаем 135-годдзе з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, юбілеі Цішкі Гартнага, Алеся Гаруна, Янкі Брыля, Пімена Панчанкі і іншых беларускіх пісьменнікаў.





Кнігі з фонду нашай бібліятэкі

**ЦІШКА
ГАРТНЫ**

Цішка
Гартны

Насустрач
сонцу



130 год
з дня нараджэння



ЦІШКА ГАРТНЫ

(Зміцер (Змітро) Хведаравіч Жылуновіч)
(1887 – 1937)


беларускі пісьменнік, паэт і перакладчык,
грамадскі і дзяржаўны дзеяч.
Акадэмік АН БССР (1928)



АЛЕСЬ ГАРУН

*(Аляксандар Уладзімеравіч
Прушынскі)*
(1887 — 1920)

беларускі паэт, празаік, публіцыст.
грамадскі і дзяржаўны дзеяч




Кнігі з фонду нашай бібліятэкі



100 год

з дня нараджэння



ЯНКА (Іван Антонавіч) БРЫЛЬ
(1917 — 2006)


беларускі пісьменнік.


Народны пісьменнік БССР (1981).

**ПІМЕН
ПАНЧАНКА**

(1917 — 1995).

Народны паэт Беларусі.





27 верасня
ЗОСЬКА
ВЕРАС

125 гадоў з дня нараджэння



17 верасня
УЛАДЗІМІР
КАЛЕСНІК

95 гадоў з дня нараджэння



17 верасня
МАКСІМ
ТАНК


105 гадоў з дня нараджэння



17 кастрычніка
МІКАЛАЙ
ЧАРГІНЕЦ

80 гадоў з дня нараджэння





**Эстафету святкавання ў 2018 годзе Полацк
перадасць
Іванава Брэсцкай вобласці.**

